

Запрашаем наведаць 22 лютага Дзень абаронцаў Айчыны

Назва мерапрыемства	Час правадзення	Месца правадзення	Адказы
1 - 4 класы			
Віктарына "Буду ваенным"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Бабрыцкі Д.А.
Гадзіна зносін "Стаіць на варце Радзімы салдат!"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Бабрыцкі Д.А.
Круглы стол "Вітаміны на маім сталe"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Бабрыцкі Д.А.
Конкурс малюнкаў "Наша армія самая моцная"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Удзел у раённым этапе алімпіяды па асновах бяспекі жыццядзейнасці	9.00 - 14.00	СШ №5 г.Пружаны	Драздова В.А.
5 - 8 класы			
Конкурсна-гульнявая праграма "Наш салдат не ведае перашкод"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Майстар-клас "Як захаваць сваю асанку правільнай"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Турнір ваенных эрудытаў	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Конкурс малюнкаў "Наша армія самая моцная"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Удзел у раённым этапе алімпіяды па асновах бяспекі жыццядзейнасці	9.00 - 14.00	СШ №5 г.Пружаны	Драздова В.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Фізікультурна-спартывнае свята "А, ну-ка, хлопцы"	11.45 - 12.30	Спартывная зала	Кірушына В.М.
Удзел у раённым этапе алімпіяды па асновах бяспекі жыццядзейнасці	9.00 - 14.00	СШ №5 г.Пружаны	Драздова В.А.